

Дата: 18.09.2014 Время: 15:00

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик	Готовят
1	Аб аналізе сістэмы менджменту якасці з боку кіраўніцтва	Лаўрыновіч Д.С.	Уладальнікі працэсаў, вучэбна-метадычны аддзел
2	Вынікі работы дзяржаўных экзаменацыйных камісій у 2014 годзе і летняй экзаменацыйнай сесіі	Кравец А.У.	Дэканы факультэтаў, вучэбна-метадычны аддзел
3	Балаціроўка навукова-педагагічных кадрў	Лаўрыновіч Д.С.	Конкурсная камісія

Решение:

ВОПРОС

I. Аб аналізе сістэмы менджменту якасці з боку кіраўніцтва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Інфармацыю аб аналізе сістэмы менеджмента якасця са староны кіравання прыняць к сведенню.
2. Прызнаць, што прынятая в МГУ імяні А.А. Кулешова Палітыка в абласці якасця выконваецца і не трэбуе перапрацоўкі; мэты, паставленыя на адпаведных узроўнях, як правіла, дасягаюцца; сістэма менеджмента якасця в універсітэце функцыянуе в адпаведнасці с патрабаваннямі СТБ ISO 9001-2009.
3. Учыбна-метадическаму управленню да 03.10.2014 падрыхтаваць праект прыказа аб Аналізе сістэмы менеджмента якасця са староны кіравання, атразів в нём асновныя мерапрыяттэ па ўлучшэнню сістэмы менеджмента якасця с указаннем адпаведных ісполнітэлей.
4. Владельцам працэсав, кіраватэлям структурных падраздэленняў да 18.10.2014 разрабаваць планы савершенствования сістэмы менеджмента якасця па рэзультатам аналіза са староны кіравання.

Контроль за ісполнением даннаго постановления возложить на первого проректора, прадставітэля кіравання па якасцю Лаврыновіча Д.С.

ВОПРОС

II. Вынікі работы дзяржаўных экзаменацыйных камісій у 2014 годзе і летняй экзаменацыйнай сесіі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Інфармацыю аб ітогах дзяржаўных экзаменаў і летняй экзаменацыйнай сесіі прыняць к сведенню.
2. Деканам факультэтов абсудіць рэзультаты ітогавай і текущей аттэстации на заседаниях советов факультэтов.
3. Заведующим кафедрами прывесці праграммы дзяржаўных экзаменаў в саответствие с Положением о текущей и ітогавай аттэстации и образовательными стандартами (в срок за месяц до начала экзаменаў).
4. Деканам факультэтов абеспечіць неформальный подхад прадседатэлей дзяржаўных экзаменацыйных камісій к составлению ітоговых отчётов о работе.
5. Деканам факультэтов продолжить практику прывлечения спеціалістаў-практыкаў, прадставітэлей базовых організацій к работе в качестве членов дзяржаўных экзаменацыйных камісій.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной работе Бузука Н.П.

ВОПРОС

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў